

ВІЩЕБСЬКІ ПРАЛЕТАРЬСЬКІ

Орган гаркому КП(б)У, гарсавету і гарпрафсавету.

Аб правядзенні адзінага прафдню 6-га сакавіка і пра скліканне з'лёту ўдарнікаў калгасаў.

Пастанова прэзідыуму гарпрафсавету ад 28 жніўня 1933 г.

1. Правесці адзіны прафдзень па ўсіх прадыржках і ўстановах 6 сакавіка 1933 г. з аб'явамі: прапрацоўка адвоў гарпрафсавету і прапрацоўка да раённага з'езду калгаснікаў-ударнікаў.
2. Абавязваць старшын ФЭМБ, работнікаў і гарадзянскіх саюзцаў безадкладна распачаць падрыхтоўчую работу да правядзення адзінага прафдню. Гэту работу правесці пад знакам арганізацыйнага замацавання шэфства ў цехах, прадыржках і ўстановах, дабіцца ахону на месці 15000 рабочых шэфствам на горадзе і мястэчку, да з'езду ўдарнікаў калгасаў.
3. Да прафдню аформіць адбор 175 лепшых рабочых-ударнікаў на кіруючую працу ў калгасы, згодна адвоў гарпрафсавету. Канкрэтныя вылучэнні тамаўшай абавязкова абавязаць на сходзе цэхаў прадыржак у тым, каб абраць лепшых, правяраных ударнікаў, эфэктных, ажыццяўляючых дзяржавы партыі і ўраду на ўсё.
4. ФЭМБ і шэфства павінны правядзены прафдзень забяспечыць удзел сваіх падшэфных калгасаў на з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў, арганізаваць сустрачку і азнамяленне калгаснікаў з барацьбой рабочага калгасу на выкананне прафінплану. Ліквідаваць ганебнае адставанне калгасу ў асянцы насення і рамонце інвентару, пацярэўшы шэфства і ФЭМБ, што адсутнасць дэлегатаў ад іх падшэфных калгасаў ГПСБ будзе разглядаць як вынік непрацаздольнасці фабрычна-заводскіх прафганізацый і шэфства.
5. Таварышам Адогану і Банашельніку 5 сакавіка склікаць інструкцыйную нараду ўсіх дапаможнікаў па гэтым пытанні, усклаўшы на іх персанальную адказнасць за падвадзены вынік прафдню і забяспечыць сходку дэлегатамі.

Старшыня прэзідыуму ГПСБ РАВУМАУ.

Пасьяховасць падрыхтоўкі да з'езду ўдарнікаў вымяраецца тым, наколькі калгас гатоў да сяўбы.

Бальшавіцкае прывітанне ўдарнікам-калгасніцям і савгасніцям—удзельнікам раённай канферэнцыі!

Жанчыны-калгасніцы—у авангард барацьбы за бальшавіцкія калгасы.

Культурная рэвалюцыя разбіла пятае сакавіка 1933 г. з аб'явамі: прапрацоўка адвоў гарпрафсавету і прапрацоўка да раённага з'езду калгаснікаў-ударнікаў.

Культурная рэвалюцыя разбіла пятае сакавіка 1933 г. з аб'явамі: прапрацоўка адвоў гарпрафсавету і прапрацоўка да раённага з'езду калгаснікаў-ударнікаў.

Выклікаем на сацсаборніцтва ўдарнік калгасаў В.Лётчанскага сельсавету.

Мы, калгасніцы-ударніцы Старасельскага сельсавету, сабраўшыся на сельскую канферэнцыю калгаснікаў, дабіліся абавязання вярнуць усе савазнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў і прамову нашага правадара тав. Сталіна, барю на сабе наступны абавязальнасці ў галіне падрыхтоўкі і правядзення вясновай сяўбы:

- 1) Да раённай канферэнцыі калгаснікаў і работніц савгасаў ударніц паўнаўдзяна выслухаць насення і стрававыя фонды на ўсю плошчу, вызначаную плянам, поўнаўдзяна іх адсартваць і ўстанавіць цвёрдыя кантролі за іх захаваннем.
- 2) На працягу трох дзён поўнаўдзяна скончыць рамонты сельска-гаспадарчага інвентару.
- 3) У межах забяспечаных высотага ўраджаю ў калгасе нашага сельсавету, абавязваецца да пачатку сяўбы поўнаўдзяна закончыць вывазку 8.000 тон гною і сабраць 120 тон пополу, правесці добраахвотную працоўку палы, забяспечыць добры догляд за пасевамі, саўбу аравых збожжавых культур павесці выключна радковым спосабам.

На даражніцы канферэнцыі—прэзідыуму канферэнцыі.

Выкананнем узятых абавязальнасцяў дабіцца права ўдзелу ў работах з'езду.

Адвоў усеазазнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў і прамова тав. Сталіна калгасніцям калгасу «Шлях Леніна», Міхалёўскага сельсавету, прынятыя як баявая праграма дзённых у справе падрыхтоўкі і правядзення вясновай сяўбы.

Распрацоўка гэтых пытанняў праходзіла ў цеснай узаемнай і правернай спалучэння са свайго калгасу, з вылучэннем нежаданага ў калгасе і іх носіцеляў. Па брагдзе Навасёлкі выдана, што брагдзір Паўлаў Іўхім ніякай увагі не звяртаў на паліпашыне доглядзі за консім пагадоў, акрамя дзіўной работы на конях калгасніц на чале з Паўлавым павілі прадаваць дровы, ездзілі на выворках, раскідвалі калгаснае сена, коняі як сьмяд не кармілі, у рэзультате чаго выбылі са строю 18 коняі.

У гэтай жа брагдзе Нізіці Іван, які быў у мінулым асуджан на 8 год за бандытызм, зламаў каню нагу. Нізіці заставіў некараеным. У брагдзе Сьвір брагдзір Арлоў Сямён прынёў коняі да такога стану, што яны не ўстаюць. Прадзіні калгасніцям Арлоў запінава напярэды.

Калгаснікі выкірлі былога кулака-радацара Вайткена Восіпа, які ў час рэвалюцыі застрапіў бедняка, разаблачанага яго із эксплаататара. Вайткені за даручаным яму садом і

КАЛГАСНІКІ АБГАВАРВАЮЦЬ ДАКЛАД Т. КАГАНОВІЧА.

ДАКЛАД У МАСКВЕ—СПРЭЧКІ У КАЛГАСЕ ІМЯ ЧАРВЯКОВА.

КАЛГАСНІКІ ЖУТЧАНКА, РАЎКОЎ, РАЖКОЎ, ЯКІМАЎ ПОЎНАСЬЦЮ АДАБРАЮЦЬ ПАЛІТКУ ПАРТЫІ.

(На сходзе калгаснікаў калгасу імя Чарвякова—28 жніўня 1933 году).

— Даклад т. Кагановіча на ўсеазазнам з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў скончыўся, абавязвае старшыню сходу т. Дзідзічэна.—Завес пераходзіць да спрэчак. Слова мае т. Жутчанка. Жутчанка Сцяпан: Тав. Кагановіч прыводзіць факты ў сваім дакладзе як кулакі і шкоднікі выдурь работу на вынічэнні нашай конскі пятавай сяўбы. Капі пабачыць, як у нашым калгасе берагуць каня, то треба сказаць, што і ў нас тут небывае. Вось, калі мы возім тору, значная частка нашых коняі прыстаюць. На гэта вель проста думачына: мы лічце не беражым, як сьмяд, каня, дрэна даглядаем і дрэна поім яго. Сена даецца каню нядобра-каласна, там як у калгасе вель лепшае.

Тав. Раўкоў Якуб: Перадочым шчырае прызнанне ад імя ўсеазазнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў, і хачу расказаць калгасніцям аб тых пытаннях, якія разглядаў з'езд.

— Я вярнуў і раей у сілу рабочае класі, за чыста ў гэтае, што ў нашай краіне будоўніцтва пятай індустрыі, але я ня бачыў усю пятае свайі выцяма. Калі я быў у Маскве, я наведаў рад заводоў, у прыватнасці «АМО», і я сьмлілі выцяма ўбачыў тую складаную высокую драўніну, якую рабочае класі пад кіраўніцтвам партыі і яе правадара т. Сталіна стварыла і лабудвала ў нашай краіне. Я бачыў, як добра арганізавана праца рабочых, і бачыў іх ўдзяную работу. Цяпер я лічце больш пераказваць, што мы зарад моцы і на зьездзе да аб'яваў, што не адступімо ні на адзін крок ад тых задач, якія наставіла партыя перад вамі, калгасніцямі, і паляду ўсе свае сілы, каб і мы так жылі і працавалі, як і рабочыі, каб усе нашы калгасы былі бальшавіцкімі і калгасніцкімі—зможымі.

Першым сваім абавязкам, які я ўзяў на сабе, гэта змагацца, не палідаючы рук, за пашыленую падрыхтоўку і правядзенне вясновай сяўбы, на высоты ўраджаі нашых палёў, за ачыстку калгасу ад усіх кулацкіх, шкодніцкіх элементоў.

— Я—такі ж калгаснік—кажа т. Раўкоў,—як і вы, і я заклікаю ўдарнікаў, усіх адданых і абумоўленых калгаснікаў і калгасніц укараціць сацыялістычныя мотывы работы ў калгасе, шчыры рады ўдарнікаў, адана і добра-ахвотна працаваць, добраахвотна і свавольна падрыхтаваць да першай бальшавіцкай выны другой пятагодкі. Ніякай літасці клясавому ворагу, яго агенту—гультаю, прагульчыку і вараі, які шкодзіць нам. Мы дружнай і бальшавіцкай саміей выйдзем падрыхтаванымі да вясновай сяўбы. Бальшавіцкі сеў будзе вель-ліцця нашым экзіманам. Мы працаваць можам і ўмеем, а гэта значыць—усё залежыць ад нас. Настаўляючы перад намі задачы мы выканам.

Тав. Раўкоў Анікей: Прадуу сваю т. Кагановіча на зьездзе, што мы, будучы ў дробнай

Абавязваем зрабіць свой калгас бальшавіцкім.

У адказ на адвоў усеазазнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў, калгаснікі калгасу імя Другой пятагодкі—Бабініцкага сельсавету, выкінулі ў сваіх радкоў кулакоў, шкодніцкіх, якіх пераважліва арганізацыйна-гаспадарчому ўмацаванню калгасу. Вось гэтыя шкоднікі: Ганчароў Пётр, Ганчароў Зьмітроў, Марчанка Р'гор, Марчанка Сцяпан, Васінаў Барыс, Барышэнка Сцяпан, Барышэнка Зьмітроў, Майсеева Р'гор, Каваленкі Сцяпан і Міхась.

Але-ж треба адзначыць, што работа па чыстцы калгасу была разгортнута недастаткова, ворагі калгаснага будаўніцтва яшчэ засталіся ў гаспадарцы і надалей праводзяць сваю шкодную работу. На іх больш небяспечна прадастаўнікі іх—Каваленка Барыс, меда да ўступлення ў калгас 22 га зямлі, у свой час эксплаатывала багракоў і давала грошы на процягні; Каваленка зарад захавала часткі ад абавязаных сельска-гаспадарчых машынаў, каб калгас імі не карыстаўся. Сын же Каваленка Пётр—камсомолец, у летні час даўдэ да калгасна шмаг

Абмежаваліся фармальным вылучэннем дэлегатаў.

Савгас «Лужанка» ня вылучыў дэлегатаў на раённую канферэнцыю, а старшыню рабочаго калгасу «Тулава» выдзіўся, калі яму задзілі пытаньне, чаму да гэтага часу ня вылучаны дэлегаты ад калгасу.

Іх вылучаны дэлегаты і ад калгасу імя Чарвякова, Віцебскага сельсавету. Савсавет і партыяўка ня ўзялі факту склікання канферэнцыі калгаснікаў-ударніц на палітычную вашыню, абмежаваліся фармальным вылучэннем дэлегатаў.

Да раённага з'езду ўдарнікаў калгасаў прыйсьці з рапартам гатоўнасці да сяўбы.

На адбыўшымся з'ездзе калгасніц ударніц Міхалёўскага сельсавету распачынава прамова тав. Сталіна на ўсеазазнам з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў і пытаньне ўдзелу калгасніц у падрыхтоўцы да вясновай сяўбы.

Як у сваіх выступленнях, так і ў пастанове калгасніцы-ударніцы адзначылі засмечанасць клясаво-варожымі элементамі, лодырамі і рвачамі калгаснага сельсавету. У калгасе «Шлях да сацыялізму» рвач Семанкоў Васіль за даручаную яму работу заўсёды просіць 15—20 працэдэў, а гэтую-ж работу другі калгаснік выконвае за 5—7 працэдэў. Колюх Семаненка Антон даглядаць калгасных коняі пасылае сваіх дзяцей, а сам ляжыць на печы. У выніку такога «догляду» коні прыведзены ў дрэнае становішча, 9 дабылі абартыравалі. У

На канферэнцыю абралі лепшых.

Калгас імя Чырвовай арміі, Ялагінскага сельсавету, на раённую канферэнцыю калгаснікаў і савгасніц-ударніц вылучыў 12 лепшых ударніц-актывістаў.

Вось яны: Падмазава Е.—ударніца актывістка, бяднячка; Цярэпанька А.—актывістка-ударніца; Губарова А.—актывістка-ударніца; бяднячка; Коласова Л.—узорная працаўніца-ударніца; Раўкова С., Жукова Л., Брадава П., Жукова В., Чучанка В., Выхрова Ф., Арлоўская Т. і Уладоўская А. Многія з іх праміява-ліся і маюць вялікі востат у працы калгасу.

І га сакавіка ў Рудніцкім сельсавете адбыўся сельская канферэнцыя калгасніц-ударніц сумесна з аднаасобіцамі. Канферэнцыя распачынава дэкларат т. Кагановіча, Якаўлова і Босарава на ўсеазазнам з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў і прамову т. Сталіна. Канферэнцыя абрала дэлегатамі на раённую канферэнцыю 12 калгасніц-ударніц: Шабуна О.—ударніца па вывядзенню і сэрэднечка (калгас «Новае жыццё»), Палакова М.—баграчка-ударніца, праміявана за лепша ўзроўні праці на жыўдэ-гадоўлі (калгас імя Ланцучага); Саладзіна Г.—ударніца, сэрэднечка, працуе ў палыводчай брагдзе, праміявана (калгас імя Дзяржынскага), Ганковіч М. загадчыца М.Ф. ударніца, бяднячка (калгас імя Марксіўскага) і інш.

ПАСТАНОВА ГАРКОМУ КП(б)У.

Дырэктара сьпіртаводу тав. Іванішэва, члена партыі з 1920 году, па савольным становішчам—служачы, маючага дзье вымысы адну за выліку і другою—за разгільдзства і недасціпнаванасць,—за катагорычнае адмаўленьне ад выканання пастановы ЦК

Падрыхтоўка да вясновай сяўбы на нашым раёне ідзе вельмі маруднымі тэмпамі.

Іх у асянцы насення і стрававых фондах, тым і ў рамонце інвентару, вызываць угасненія, падрыхтоўкаі цапвай сілы да сяўбы маем значныя прарывы. У гэтай вельмі адчайнай рабоце калгасніц павінны адгараць вялікую ролю. Арганізаваль збор пополу, хаваньню гною, арганізаваль збор гараднага насення, правесці як рыхтоўца праўдэнае калгасу да вясновай сяўбы на ўсіх галінах—непасрэднай задачы калгасніц-ударніц.

У нашай жаўчым сільні калгасніцы вядлівага Савельскага савезу вель багачейшая перспектыва дайсці да паліпашыне свайго жыцця, дайсці да росту культуры. ГЭТА ПЕРСПЕКТыва РАЭАЛІНА І АЖЫЦЦЯВІМА. Пытай памятаюць аб гэтым калгасніц, няхай яны, як каваў тав. Сталіна, «БЕРАГУЦЬ КАЛГАСНЫ ЛАД, ЯК ЗАПІЦУ ВОГА».

КП(б)У аб пездыі працэ і работі ў якасці намесніка старшыні Талочынскага РКБ на загагоўках ВЫКЛЮЧЫЦЬ З ПАРТЫІ І ЗБІЯЦЬ З РАБОТЫ. Секратар гаркому КП(б)У МІЦЬКОЎ.

